



# Навіны

БНФ «АДРАДЖЭНЬНЕ»

нумар 15 (32)

13 сіння 2000 г.

## Права на веданье

10 сіння беларускія права-абарончыя і дэмакратычныя няўрадавыя арганізацыі адзначылі гадавіну прыняцца Ўсеагульной дэкларацыі правоў чалавека. У Менску актыўсты, апранутыя ў камізэлькі з партрэтамі зынікльх палітыкаў, раздавалі ў цэнтры гораду права-абарончую літаратуру. У 15 рэгіональных гарадох была праведзеная сэрыя пікетаў. Акцыі ў Горадні, Берасці, Віцебску, Барысаве завяршыліся затрыманнем пікетоўцаў.

На жаль, улады нават не далі магчымасці свабодна распаў-  
ружыць тэкст Усеагульнае дэкларацыі. А пра лёс зынікльх палітыкаў беларусы наўрад ці змогуць даведацца. Прынамсі, у бліжэйшы час.



Кроніка –

## Адбыўся чарговы Сойм БНФ «Адраджэнне»

9 сіння адбыўся чарговы Сойм БНФ «Адраджэнне» ў Партыі БНФ. З дакладамі выступілі старшыня БНФ Вінцук Вячорка, намеснікі старшыні Юры Хадыка, Вячаслаў Сіўчык, Віктар Івашкевіч, старшыні камісіяў Галіна Сямдзянава і Алеся Астроўскі.

Асноўнай тэмай Сойму стала палітычнае становішча напярэдадні прэзыдэнцкіх выбараў. Абмеркаваны шэраг стратэгічных і арганізацыйных пытанняў.

«Сёння мы напярэдадні палітычнай кампаніі, якая можа стаць рэальным шанцам зъмяніць сітуацыю ў краіне. Мы праверылі нашыя магчымасці праз досьвед агульнанацыянальных палітычных кампаніяў, масавых акцыяў і працы ў кааліцыі. І ў 2001 г. мы гатовыя рэальна супрацьстаяць антынароднаму, прарапейскому рэжimu, перамагаць на выбарах і бараніць перамогу», – адзначыў Вінцук Вячорка.

Глябальным зъменам, на думку старшыні партыі, спрыяе агульнапалітычнай сацыяльной напруге.

Ізвестна, што спадзяецца на

гэтыя выбары, раствуць чаканыні. Штучна мабілізаваць грамадства немагчыма. Таму надзею на перамены неабходна звязаць з асобай кандыдата ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які спрадвіць чаканыні розных пластоў беларускага грамадства».

Сп. Вячорка разгледзеў варыянты разывіцца прэзыдэнцкай кампаніі. Была абвешчаная гатоўнасць Фронту змагацца за ўладу пры самым нечаканым разывіцці падзеяў, ініцыяваным рэжымам або непасрэдна Москвой. Асаблівую ўвагу лідэр партыі надаў працы кааліцыі дэмакратычных сілаў, падкрэсліўшы, што перамога на прэзыдэнцкіх выбарах і магутная палітычная падтрымка дэмакратычных зъменаў у Беларусі з боку Захаду магчымыя толькі пры ўмове адзінага падыходу да прэзыдэнцкай кампаніі і вылучэння адзінага кандыдата.

Старшыня БНФ станоўча ацаніў працу КРДС, якая за апошні час пашырала сяй палепшала якасна.

Падрабязна сітуацыю ў незалежных і традыцыйных прафсаюзах ахарактары-

зваў сп. Івашкевіч, адзначыўшы, што сярод прафсаюзных лідэраў сёньня няма адзінства.

Арганізацыйныя пытанні закраінуў сп. Сіўчык. Ён падкрэсліў, што час, які застаўся да выбараў, патрабуе ад сяброў партыі вялікіх намаганняў не толькі ў Менску, але асабліва ў рэгіёнах. Неабходнай на сёньняшні дзень зьяўляецца мабілізацыя ўсяго патэнцыялу рэгіональных камандаў.

Усе пагадзіліся, што дзеля перамогі неабходна ўстрымазь уласныя палітычныя амбіцыі і быць гатовымі да кампрамісаў. Былі абмеркаваныя кандыдатуры беспартыйных прэтэндэнтаў на ролю адзінага кандыдата, якія мог бы падтрымазь БНФ у складзе КРДС. Кірауніцтву Партыі БНФ даручана кіравацца вынікамі гэтага абмеркавання пры дасягненні згоды ў межах КРДС.

Сойм ацаніў падпісаныне Лукашэнкам чарговых угодаў з Расеяй у адмысловай Заяве.

працяг на стар. 2

## Беларусы Чэхії святкуюць угодкі Слуцкага паўстаньня

2 сінення ў Празе адбылося ўрачыстое паседжанье беларусаў, якія празываюць у Чэскай рэспубліцы.

Культурніцкая вечарына прысьвячалася 80-м угодкам Слуцкага збройнага чыну. Сход беларусаў Чэхіі быў арганізаваны суполкай Скарыны. На паседжаньні быў заслушаны даклад аб гісторыі паўстаньня войска Слуцкага Нацыянальнага Камітэту, а таксама аб падзеях, што сталі перадгісторыяй чыну.

На сходзе была прынятая заява, у якой гаворыцца: «Сёня мы сабраліся, каб адзначыць 80-я ўгодкі Слуцкага збройнага чыну – найзначнай падзеі ў гісторыі змаганьня беларускага народу за незалежнасць і права на нацыянальнае самавызначэнне. У той час нашыя бацькі і дзяды паказалі, што беларусы гатовыя стаяць са зброяй у руках за сваю Бацькаўшчыну. Дата 27 лістапада 1920 года – не толькі значная падзея ў гісторыі Беларусі, але цудоўны прыклад, сапраўдны ўрок і моцны імпульс для сучасных беларусаў. А таму мы, беларусы, мусім кожную сэкунду памятаць аб героях нашае Радзімы і кожным сваім дзеяннем набліжаць Беларусь да незалежнасці, дэмакратыі і нацыянальнага адраджэння. Жыве Беларусь!»

2 сінення 2000 г.

Натальля МАКОВІК

Пачатак на стар. 1

## АДБЫЎСЯ ЧАРГОВЫ СОЙМ БНФ «АДРАДЖЭНЬНЕ»

### Заява

### Сойму БНФ «Адраджэнье»

Лукашэнка здае незалежнасць Беларусі ўзamen за ўласнае палітычнае выжыванье.

Падпісаньнем згоды аб «увядзеніі адзінай грашовай адзінкі Беларусі і Рэсей» зь 2005 году А. Лукашэнка зрабіў зынішчэнне незалежнасці нашае краіны цалкам рэальнаю перспектываю.

За гэта Лукашэнка спадзяеца атрымаць з Масквы крэдыты, якія пойдуць на ягоную презыдэнцкую выбарчую кампа-

нію, а таксама здабыць неабходную палітычную падтрымку. Такім чынам, за права называцца расейскім губэрнатаром Лукашэнка прадае нашу краіну і народ.

Здача эканамічнай незалежнасці краіны – злачынства супраць беларускай дзяржавы. Зважаючы на гэта, дэмакратычныя сілы краіны павінны зрабіць усё, каб Лукашэнка быў адхілены ад улады ў наступным годзе. У Беларусі ён народам улада, якая абароніць нашу дзяржаву і народ.

Маша САВУШКІНА

## ПРАФСАЮЗЫ І ПРАТЭСТУЮЦЬ

18 сінення прадстаўнікі Свабоднага прафсаюза Беларускага плянуюць правесці мітынг і мітынг.

Днімі была пададзеная заяўка ў гарвыканкам. Працоўныя зьбіраюцца пратэставаць супраць зыніжэння жыццёвага



Мітынг у 1999 г.

ўзроўню, а таксама запатрабаваць ад урада спыніць рост коштаў, павысіць заробкі і спыніць парушэнне ратыфікаваных нашай краінай канвенцыяў у галіне права на аб'яднанье ў прафсаюзы – шляхам увядзенія непрымальнай працэдуры рэгістрацыі. Уздельнікі плянуюць сабрацца а 16 гадзіне каля Менскага трактарнага завода і прысьціся шэсцем па вуліцах Даўгабродской, Казлова, Варвашэні і Багдановіча на праспект Машэрава, дзе наступраць Палацу спорту пройдзе мітынг.

Ул. інф

## Кантакты

## Працягваецца візит беларускіх дэмакратычных підэраў у Чэхію

12 сінення прадстаўнікі беларускай аб'яднанай апазыцыі Алеся Бяляцкі, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябедзька, Станіслав Шушкевіч і Алеся Міхалевіч, якія наведваюць Чэскую Рэспубліку па запрашэнні фундацыі "Чалавек у нядолі", правялі шэраг важных сустрэчаў на высокім узроўні. Сёня зранку дэлегацыя мела афіцыйную сустрэчу з кіраўнікамі Камісіі па замежных стасунках Сэнату Чэхіі Міхалам Жантоўскім, старшынём Камісіі (былы старшыня Грамадзянскай дэмакратычнай партыі, зараз намеснік старшыні), Олдржыхам Дочэкалам, намеснікам старшыні камісіі, сябрам дэлегацыі Чэхіі па супрацоўніцтве з Эўрапарлямэнтам і Янам Румлам, сябрам Камісіі (былы міністар унутраных спраў ЧР, заснавальнік Партыі «Унія Свабоды»).

Беларускія дэмакраты былі цалкам задаволены размовай з чэскімі сэнатарамі. Станіслав Шушкевіч пракаментаў вінікі так: «Тут мы сапраўды знайшли паразуменіе. Такое адчуванне, што спадары Жантоўскі, Румл і Дочэкал жывуць Беларусью і дакладна вінікі нашай краіне, гэта

падчас спаткання зь лідэрамі беларускай апазыцыі сэнатары вельмі рэзка выказаліся аб рэжыме у Беларусі. Так, Міхал Жантоўскі сказаў: «Я быў у Менску ў гэтым годзе на Чарнобыльскім Шляху і бачыў безыліч людзей, якія пайшлі на дэмманстрацыю. І гэта нягледзячы на пагрозу быць арыштаваным. Мы, са свайго боку, будзем рабіць усё магчымае, каб Эўропа заняла адназначную пазыцыю адносна беларускага дыктатара – анікай падтрымкі беларускаму рэжыму! Нельга з аднаго боку Лукашэнку асуджаць, а з другога – мець контакты з так званай «палатай прадстаўнікоў», навязваць эканамічныя супрацоўніцтва, што аўтаматычна падтрымлівае і замацоўвае дыктатарскі рэжым».

Ян Румл таксама наведаў Беларусь і лічыць, што беларускія дэмакраты павінныя зараз шмат працаўаць, каб перамагчы: «Але перадайце ўсім у Беларусі, што Чэская Рэспубліка будзе падтрымліваць толькі дэмакратыю. Мы не прызнаем так званых выбараў у Лукашэнкаўскі парлямэнт і ня будзем прызнаваць ягоную ўладу. І наагул, ён не зьяўляецца

прэзыдэнтам Рэспублікі Беларусь, настолькі я памятаю, ужо больш за год».

Акрамя абмеркаваньня сітуацыі ў Беларусі і выказваньня думак наконт мінулых парлямэнцікіх і будучых прэзыдэнцікіх выбараў, абмяркоўвалі магчымасці дапамогі беларускаму дэмакратычнаму руху.

Вінцук Вячорка ўпэўнены, што і наступныя афіцыйныя сустрэчы прыняксуць шмат карысыці. Бо першае спатканне ў Сэнате адбылося «на выдатна»: «Нам было вельмі лёгка размаўляць, бо абодва сэнатары (Румл і Жантоўскі) наведалі Беларусь. А таксама неаднаразова закраналі беларускае пытанье на разнастайных эўрапейскіх форумах. Чэскія сэнатары згадзіліся з тым, што Эўропа, і Чэхія ў тым ліку, не павінна праводзіць палітыку «двух стандартоў» адносна Беларусі. Я вельмі ўзрадаваны, што мы размаўляем на адной мове – мове людзей, якія шануюць дэмакратычныя каштоўнасці і разумеюць вартасць незалежнасці пасля многіх гадоў знаходжанья ў складзе сацыялістычнага лягеру».

Натальля МАКОВІК

НАВІНЫ БНФ "Адраджэнне"

# ЧЭСКАЯ І СПАВАЦКАЯ ПРЭСА ПІША ПРА СЫТУАЦЫЮ Ў БЕЛАРУСІ

1 сінежня ў чэскай грамадзка-палітычнай «Эканамічнай газэце» выйшаў аналітычны артыкул «Беларусь – гэта краіна, дзе эканоміка расьце, а заробкі падаюць». Аўтар зазначае, што «большасць беларускіх прадпрыемстваў і калгасаў жывуць да гэтага часу толькі дзякуючы крэдытам, дзяржаўным субсыдым і падатковым ільготам». Аднак кейсіянская мэтады Беларусі не дапамагаюць, бо «сродкі на дапамогу прадпрыемствам дастаюцца шляхам эмісіі і не суправаджаюцца тэхнолагічным развіцьцем. Вырабы ніхто не купляе, бо яны неканкурэнтнадольныя. Вытворчасць неэфектыўная яшчэ і таму, што за дзевяноста гадоў кіраўніцтва і спосабы кіравання не зьмяніліся».

Характарызуючы трансфармацыю ў Беларусі, выданье падкрэслівае, што «насамрэч улады ўзнавілі савецкую практику дзяржаўнага планавання і рэгулявання эканомікі». На думку аналітыка, «наступнай вялікай праблемай з'яўляецца беспрацоўе. Сёньня афіцыйныя звесткі паказваюць невялікія лічбы толькі таму, што прэзыдэнтам дэкрэтам дапамога па беспрацоўі выплачваецца адно пры ўмове выканання грамадзкай працы».

У артыкуле шмат увагі надаецца і эканамічным адносінам Рэспублікі Беларусь і Беларусі: «Беларусь, як і раней, застаецца галоўным гандлёвым партнёрам Рэспублікі Беларусь ні з кім іншым, як з Расіяй, не гандлюе і шукае бізнесовых кліенту хіба ў краінах зь нестандартнай эканомікай. Аднак Расійская Фэдэрэцыя ёсьць не проста гандлёвым партнёрам, але трymае беларускую эканоміку над водой».

«Эканамічная газэта» лічыць: «Беларускія апазыцыйныя палітычныя партыі, якіх Лукашэнка выкінуў з гульні незаконным роспускам парламэнту ў 1996 годзе, не падтрымліваюць узімкненія агульнай расейска-беларускай грашовых прасторы. І калі яны прыйдуть да ўлады, можна чакаць выразнага эканамічнага і палітычнага адхілення ад Расійской Фэдэрэцыі. Тым больш што зараз наўрат афіцыйныя стасункі між краінамі далёка не ідзальныя. У якасці прыкладаў аналітык прыводзіць думку В. Герашчанкі наконт стварэння двух эмісійных цэнтраў і спробаў Лукашэнкі вырашыць праблемы пры дапамозе эмісіі. «У гэтым выпадку першыя крокі беларускай апазыцыі зразумелыя: як толькі яна прыйдзе да ўлады, адразу ўсталяе мытню, бо Расія цяпер не плоціць за транзит газы і нафты», – разважае выданье.

«Як выйсці з крызы?» – задае пытанье «Эканамічная газэта». На думку штодзённіка, неабходна правесці санацыю прадпрыемстваў-банкрутатаў, рэальную прыватyzація, ляванье коштаў,

зменшыць падаткі і зьмяніць заканадаўства». Але, як мяркуе газэта, улада не будзе праводзіць рэформы. «Лукашэнка, які мінулай восеніню паабяцаў беларусам рэформы, здолеў толькі правесці частковыя зьмены ў валютнай сферы».

1 сінежня ў газэце «Hospodarske noviny» выйшаў артыкул «Пуцін і Лукашэнка ствараюць агульны рубель», дзе ідзе размова аб сутрэчы прэзыдэнтаў Рэспублікі Беларусь і Беларусі. Выданье піша, што для беларускіх уладаў гэта стала адзіным шанцам «тэрмінова знайсьці выйсьце на бліжэйшую будучыню, каб падтрымаць аслаблены беларускі рубель». Газэта таксама зазначае, што мерапрыемствы па збліжэнні дзівюх дзяржаваў значна паскорыліся і сталі больш інтэнсіўнымі.

2 сінежня цэнтральная чэская газэта «Lidove noviny» апублікавала артыкул «Пуцін парушыў Лукашэнкаўскія пляны», прысьвячаны ўчорашнему саміту

рускі прэзыдэнт, каторы падпадае пад крытыку з усіх бакоў сьвету за свае дыктатарскія мэтады кіравання, выглядаў пасля сваёй размовы з Пуціным яўна не ў сабе. Лукашэнка не здолеў наблізіць рэалізацыю свайго сну – узімкненіе ўніі Беларусі і Рэспублікі Беларусь. Выбары саюзінага парляманту, якія мусілі адбыцца адначасова з парляманцкімі выбарамі на Беларусі і прывялі б да ягонай перамогі, адкладзеныя на няпэўны тэрмін.

Замест гэтага Пуцін ставіць свае ўмовы далейшай інтэграцыі – пераход да агульной валюты магчымы толькі ў тым выпадку, калі адзіным эмісійным цэнтрам стане Цэнтральны банк Рэспублікі Беларусь.

Інтэграцыя патрабуе, паводле Пуціна, пазбаўлення часткі суверэнітэту, а таму спачатку неабходна сто раз памераць перад тым, як адрэзаць. Беларускі дыктатар, прызывае спачатку адразаць, быў разгублены».



Пераезд на беларуско-расейскую границу.

краінаў СНД у Мінску. Асноўную ўвагу выданье звязае на новы этап у адносінах Рэспублікі Беларусь і Беларусі: «Падкрэсліванне прыярытэту эканамічных адносін з'яўляецца адхіленнем ад традыцыйнай расейскай палітыкі, якую практикаваў Барыс Ельцын... Пуцін, каторы ў адрозненіі ад Ельцына не хавае сваёй настальгіі па часах нязломнай і вечнай імпэріі, дазваляе сабе прагматычна адраджаць наднацыянальныя інстытуцыі на постсовецкай прасторы. У апошні час ён стаўся куды большым пропагандистам неабходнасці каардынаваць сумесную палітыку, чым кіраўнікі некаторых іншых рэспублік».

Вось што «Lidove noviny» кажуць адносна стасункаў з Беларусі: «Аб тым, як і куды Расія жадае зайдыці ў сваіх памінках, лепш за ўсё съведчыць Пуцінава спатканьне з Лукашэнкам. Бела-


рускі прэзыдэнт, каторы падпадае пад крытыку з усіх бакоў сьвету за свае дыктатарскія мэтады кіравання, выглядаў пасля сваёй размовы з Пуціным яўна не ў сабе. Лукашэнка не здолеў наблізіць рэалізацыю свайго сну – узімкненіе ўніі Беларусі і Рэспублікі Беларусь. Выборы саюзінага парляманту, якія мусілі адбыцца адначасова з парляманцкімі выбарамі на Беларусі і прывялі б да ягонай перамогі, адкладзеныя на няпэўны тэрмін.

«Аднак галоўнай мэтай Рэспублікі Беларусь ёсьць пашырэнне ўплыву на рэгіёны, якія для яе з геапалітычнага пункту гледжання – самыя важныя», – падкрэсліваюць «Lidove noviny».

Агляд падрыхтаваў Беларускі форум у Празе «Адраджэнне»

# СПРАВА ГЕБЭЛЬСА ЖЫВЕ І «ПЕРАМАГАЕ» НА БЕЛАРУСКАЙ «ПУКАВІЗІ»

Ужо даўно я ўключаю БТ толькі ў 21.30, каб паглядзець прагноз надвор'я на наступныя трое сутак. Варта адзначыць, што сярэднетэрміновыя прагнозы Белгідрамэту дакладныя, спраўджваюцца на 90-95 адсоткаў. А ў апошнія дні, як кожны нармальны чалаваек, які стала цікавіцца палітыкай, затрымліваю сваю ўвагу й на іншых праграмах БТ. Пануюць там, з надыхом «чыкінскай» эпохі, так званыя дакументальна-публіцыстычныя праграмы.



Кіраўнікі беларускага тэлебачання (зльева направа): А. Зімоўскі, Я. Рыбакоў, Я. Хрусталёў.

Мушу заўважыць, што глядзець гэтыя праграмы псыхічна здароваму чалавеку без ванітаў практична немагчыма. Асабліва тыя, што вядзе цяпер, акрамя штатных «тэлекрумкачаў» Зімоўскага ды Казіяткі, яшчэ адзін «прафэсіянал», сумнавядомы Юда Гебэльсэнак. Якім толькі брудам не палівае ён людзей, якім шчыра баліць за Беларусь, за жыцьцё нашых простых людзей: пэнсіянэраў, настаўнікаў, лекараў, працаўнікоў культуры. Тых людзей, якія сумленна і паслядоўна кажуць іншым

чы ў Беларусі

акупацыйны прамаскоўскі рэжым, пра паліцэйскую дзяржаву, створаную на нашай зямлі Лукашэнкам, яго памагатымі й іх маскоўскімі апякунамі.

Колькі памяяў вылівае БТ, а прасьцей кажучы, лукавізія на такіх вядомых і паважаных у нашай краіне людзей, як С.Шушкевіч, С.Шарэцкі, А.Лябедзька, М.Статкевіч, зынікльых у «беллагу» Ю.Захаранку і В.Ганчара, не кажучы ўжо пра Зянона Пазняка і Сяргея Навумчыка, выратаваўшых свае жыцьці шляхам эміграцыі. Хто цяпер, пасъля бісьсьцьледнага зынікнення Захаранкі і Ганчара, зможа аспрэчыць гэтасе съцвердженіне?

І вось 12 кастрычніка на «лукавізіі» новы праксізм гебэльсыяды. Фільм, дзе ў цітрах імёны яго стваральнікаў – У. Баклейчаў, І. Хрушчова, С.Дабрыянік і ўся, як кажуць гішпанцы, «камарылья». Слухаеш, і вуши вянуть! Як жорстка, паводле іх словаў, перасъедаваліся ў Беларусі на пачатку 90-х гадоў усе рускамоўныя і ўсё рускамоўнае!

Нібы гэта зь Беларусі эмігравалі мільёны рэпрэсаваных рускамоўных грамадзяняў! Нібы гэта беларускія «мянты» зьбівалі гумовымі дручкамі й білі

тварамі аб капоты машын людзей за ўжываныне рускай, а не беларускай мовы. Прашу ў чытачоў прабачэння за ўжываныне слова «мянты», але істоцы тыя іншай назвы не заслугоўваюць! Нібы з таго ж БТ былі выгнаныя вядучыя, рэжысёры, дыктары, што вялі свае праграмы на рускай, а не на беларускай мове! Дзе цяпер В.Сямашка, Э.Тарлецкі, М.Бабкіна і шмат іх паплечнікаў? У якіх праграмах БТ іх можна ўбачыць і пачуць?

Чаму я, грамадзянін Беларусі, не могу ўключыць, слухаць і глядзець хоць бы

адну ад 6 да 24 гадзінаў цалкам беларускамоўную тэле- ці радыёпраграму?

Хто й за што пазбавіў мяне й мільёны маіх аднадумцаў – беларусаў такіх магчымасці?

**Ёзэф Гебэльс  
калісці сказаў:  
«Чым неверагодней  
хлусьня, тым пягчэй  
ёй паверыць боль-  
шасць». На гэта  
і разьлічана шчыра-  
ванье сёньняшніх  
беларускіх нашчад-  
каў гітпераўскага  
міністра пропаганды!**

Вышэйпералічаных спадароў-крумкаў гэта не цікавіць! Ім площаць за тое, каб іх намаганынямі беларускую мову зусім выжыць з электронных мэдияў, а затым і зь Беларусі!

Але Гебэльсёнку і яго тэлезграі гэтага мала. У ход пускаецца «цяжкая артылерыя». Гэта «выкрыцьцё» тых, каго называюць паваеннай і пасълявеннай эміграцыяй. Асабліва «ўганараваны» вядомы на Беларусі сьвятар Аляксандар Надсан – чалавек, які не раз і не два прывозіў пацярпелым ад чарнобыльскай бяды беларусам караваны гуманітарнай дапамогі. І не слова пра тое, што з «братній Рассеі» не прыйшло той дапамогі ні на капейку!

Гэтыя «ставарышчы» вельмі імпэтна выкryваюць здраднікаў, што супрацоўнічалі зь нямецкімі акупантамі! І ні слова пра тое, чым расейская акупацыя Беларусі лепшшая за нямецка-фашистскую!

Так, Трасцянец і Азарычы – гэта смутак і вечная боль Беларусі!

А дзе ж праўда пра Курапаты? Колькі там ляжыць ні ў чым не вінаватых нашых людзей?

Спадары Азаронак, Баклейчаў, Хрушчова, Дабрыянік, іншыя «зоркі» лукавізіі пра гэта маўчаць! Зь іх ядавітых ратоў адно: патокі памяяў на таго ж Пазняка, які расказаў беларусам і ўсяму съвету пра злачынствы нелюдзяў-сталіністаў у Курапатах, парку Чэлюскінцаў і шмат дзе яшчэ!

Яны ўжо і Шушкевіч, Лябедзьку, Статкевічу, Багданкевічу, Вячорку, Хадыку зрабілі «нацыстамі».

З вуснаў «зорак» лукавізі і не пачуяцяг на стар. 5

## пачатак на стар. 4

еш ні слова пра страты беларускага народа ў аўганскай авантуре. Яны й плахаюць гледачоў магчымасцю югаслаўскага варыянту. І брэшуць, што да гэтага заклікае апазыцыя! А кожны, хто ўмее карыстаца простым калькулятарам, можа падзяліць 10 мільёнаў грамадзянаў Беларусі на 800 беларусаў, што загінулі ў Аўганистане! Атрымаецца адзін на 12 тысячаў! А цяпер падзяліце 287 мільёнаў грамадзянаў СССР на 15 тысячаў загінуўшых там паводле афіцыйных звестак. І атрымаецца адзін на 18,5 тысячаў чалавек! Адносна колькасці насельніцтва ў гэтай авантуре беларусаў загінула ў паўтары разы болей!

Чаму, спадар Гебэльсёнак і вашыя хаўрусынікі па хлусьні? Мо Беларусь мяжуе з тым Аўганистанам? Мо аўганцы прыйшли ў наш край са зброяй, палілі нашыя хаты, рабавалі нашую маёмасць, гвалцілі нашых жонак, сясьцёр, дачок і матаў? Не??!!

Дык за што тады мы паклалі там сваіх лепшых сыноў? Маўчыце??!

Тады я вам скажу! Маскве заўсёды

## СПРАВА ГЕБЭЛЬСА ЖЫВЕ І «ПЕРАМАГАЕ» НА БЕЛАРУСКАЙ «ПУКАВІЗІІ»

было й будзе патрэбна таннае гарматнае мясо! Маскве заўсёды патрэбныя будучы дысцыплінаваныя, здольныя, умельныя й мужчыны салдаты і афіцэры – беларусы! Патрэбныя будучы у Чачні і Таджыкістане, у Абхазіі і Малдове, паўсюль, дзе народы ращуча паўстанцуць супраць

расейскага ярма. Расея заўсёды знайдзе, дзе ўлезеці ў вайну!

Вось таму і прымчаліся з Москвы Чарнамырдзін, Селязынёў ды Стroeў ратаўца Лукашэнку ад імпічменту ў 1996 годзе перад ганебным, неканстытуцыйным «лукарэндумам» (выбачайце за падслуханы ў народа выраз), які вы так ухваляце ў сваёй «гебэльсывядзе».

Ёзэф Гебэльс калісці сказаў: «Чым неверагодней хлусьня, тым лягчэй ёй паверыць большасць». На гэта і разылічана шчыраванье сёньняшніх беларускіх нашчадкаў гітлераўскага міністра прааганды!

Вадзім БОЛБАС,  
тэлеглядач.



## Людзі хочуць зьменаў

**Значная колькасць насельніцтва  
Беларусі жадае зьменаў у палітычнай  
і эканамічнай сітуацыі**

Такую ўпэўненасць выказаў афіцыйны прадстаўнік Арганізацыі па Бяспечы і Супрацоўніцтву ў Эўропе. Ён таксама акрэсліў накіраванасць працы АБСЭ на правядзенне гэтых зьменаў у жыццё.

У сваім выступе перад пастаянным саветам АБСЭ ў Вене спадар Вік заявіў, што парляманцкія выбары ў Беларусі былі недэмакратычнымі. У той жа час ён сказаў, што жаданыне зьменаў у Беларусі вымагае ад АБСЭ дзеяння. У прыватнасці, аказаныя прэсінгу, скіраванага на дэмакратычнасць у перадвыбарчых працэдурах на наступны год, калі мусіць адбыцца прэзыдэнцкая выборы. Беларуская апазыцыя павінна вылучыць кандыдатаў, здольных скласці канкурэнцыю Лукашэнку.

Вік зрабіў гэтыя каментары ў сваім дакладзе па парляманцкіх выбарах, якія раней АБСЭ прызнавала за недэмакратычныя і неадпаведныя нормам справядлівых і роўных выбараў, хоця і прызнаўся прагрэс у некаторых аспектах.

У інтэрвію карэспандэнту Радыё Вольная Эўропа/Радыё Свабода Вік сказаў, што АБСЭ будзе працаваць і надалей на ініцыятыве бліжэйшых плянаў – пера-

рад прэзыдэнцкімі выбарамі і ініцыятыва новых перамоваў з уладамі з выкарыстаннем волыту парляманцкіх выбараў. Паводле словаў Віка, АБСЭ і іхнія экспэрты павінны аказаць падтрымку Беларусі ў павелічэйні ролі парляманту і павышэнні ягоных функцыяў.

АБСЭ праз свой офіс ў Менску будзе ціснуць на ўладу з патрабаваннем дапусціць лідэраў апазыцыі да сродкаў масавай інфармацыі і пастарацца стварыць сэцку маніторынгу выбараў непасрэдна перад прэзыдэнцкімі выбарамі.

Вік таксама спадзяецца, што «цяжкая сітуацыя» недзяржаўных арганізацый у Беларусі зьменіцца ў лепшы бок. Асабліва гэта датычна працэсу рэгістрацыі і перарэгістрацыі НДА.

Паводле словаў Віка, парляманцкая асамблея АБСЭ дагэтуль разглядае пытаныне сваіх адносінаў з прызначаным 4 гады таму парлямантам. Асамблея мае падрыхтаваць даклад па гэтай проблеме пазней. У той жа час Эўрапарлямент ставіць свае ўмовы на шляху да нармалі-



Жанчына лічыць гроши каля ГУМу.  
Менск.

засці адносінаў: беларускі парлямант мусіць зрабіць вельмі і вельмі шмат, перад тым як перайсьці да канструктыўных дзеянняў.

Радыё Вольная Эўропа/Радыё Свабода  
(пераклад з ангельскай  
Андрэя САРОТНІКА)

# МАЛАДЫ ФРОНТ ПЕРАМЕНАЎ

## 4. ДЗЯРЖАЎНЫ ПАД

4.1. Мы ганарымся тым, што для дзяржавага й грамадзянскага жыцця нашых продкаў быў уласцівы глыбокі дэмакратызм. Нашая Бацькаўшчына ніколі ня ведала дэспатычных рэжымаў. З XV ст. найвышэйшым ворганам улады быў прадстаўнічы Сойм, а з XVI ст. выбарныя ворганы ажыццяўлялі й мясцовую ўладу. Нормаю нашага права быў кансэнсус – юрыдычны ідэал, які ёсць недасяжны для шмат якіх дэмакратыяў сьвету.

4.2. Сёньняшнью Беларусь мы бачым як незалежную дзяржаву, пабудованую на падставах дэмакратыі й законнасці. Канстытуцыйныя прынцыпы, якія закладваліся яшчэ ў Статуте ВКЛ, маюць на ўвазе забесьпячэнне асноўных правоў і свабодаў, строгі падзел галінаў улады, незалежнасць судоў і легітымнасць структураў кіравання.

4.3. Малады Фронт – за парламэнцкую рэспубліку, дзе найвышэйшым прадстаўнічым ворганам заканадаўчае ўлады зьяўлецца Сойм. Сойм будзе абірацца паводле прапарцыйна-мажарытарнае систэмы, што дазволіць зрабіць дзейнасць парламэнту арганізаванай і палітычна адказнай. Менавіта Сойм фармуе Ўрад і кантралюе працу выкананых ворганаў.

4.4. На чале судовай систэмы мы бачым Вярхоўны Суд, у паўнамоцтвы якога ўваходзіла бы і вырашэнне канстытуцыйных пытанняў. Любая праіравы дыктатура й магчымага ўмяшання ва ўнутраныя справы незалежнае Беларусі з боку суседніх дзяржаваў павінны быць выключаныя.

4.5. Малады Фронт бачыць падмурок незалежнае дэмакратычнае єўрапейскае дзяржавы ў моцным мясцовым самакіраванні. Муніципальныя традыцыі, якія сягаюць каранямі ў веча Полацкае дзяржавы й Магдэбурскага права часоў ВКЛ, у Беларусі павінны быць адраджаныя поўнамаштабовай рэформай. У першую чаргу – гэта аднаўленне выбар-

насці і справа здачнасці мясцовых кіраўнікоў перад тутэйшым насельніцтвам, канстытуцыйная й фінансавая самастойнасць, спрашчэнне адміністратыўна-тэртырыйнага падзелу краіны на падставе гістарычных, эканамічных, традыцыйных асаблівасцяў, пераход да гістарычнае беларускае тэрміналёгіі (землі, паветы, воласці, волости, старасты й г.д.).

4.6. Правапарадак у Беларусі мусіць забясьпечваць кампактная й мабільная паліцыя, якая б карысталася даверам і падтрымкай насельніцтва. Мусіць быць наноў створаная Беларуская Служба Бяспекі. Сёньняшнія войска з абавязковым прызываю трэба як найхутчэй

вашыне мяжы й мытні, пераход з энергай матэрыялаў містае вытворчасці да праца- і навуковіцтва; прыватная ўласнасць на зямлю; найшырэйшае разьвіццё фэрмэрства замест разваленых калгасаў ды саўгасаў, падтрымка жыццёвага важных і экспартных галінаў. Галоўныя акцэнты: заахвочванне энтузіязму й эканамічнай ініцыятывы; максімальная празрыстасць і адкрыцця пераменаў з мэтай мінімізацыі карупцыі; збалансаванне сацыяльнае палітыкі, каб рынак працы не перапаўняўся беспрацоўнымі.

5.3. Беларусь III тысячагодзідзя бачыцца нам як сэрвісны і фінансавы, тэхналагічны, навуковы і інфармацыйны цэнтар сусветнага ўзроўню

на ключавым єўрапейскім геапалітычным скрыжаванні. Інфраструктура транзытных шляхоў, гатэляў і выстаўных комплексаў, індустрыя гасціннага абслугоўвання хуткага харчавання, турызму адпачынку; сферы банкаўскага капіталу й высакаякаснае тэхналагічнае зборкі могуць стаць асноваю эканомікі Беларусі.

Інфармацыйныя прадукты й кампютары, бытавая тэхніка й электроніка, найноўшыя тэхналёгіі і хуткія паслугі Made in Belarus у перспектыве здольныя ператварыцца ў візітуку нашас краіны.

5.4. Гаспадарчая дзейнасць мусіць паставіцца ў пільна ўзгадняцца з унікальным навакольным асяроддззем Беларусі, якое неабходна захаваць для будучых пакаленняў. Беларуская эканоміка павінна імкнушца да экалаўгічнай чыстай. Асаблівая ўвага – чарнобыльскай проблеме й буйным гарадам.

## 6. БЕЛАРУСЬ У СЪВЕЦЕ

6.1. Беларусь гістарычна, культурна й духовая належыць да Заходніх цывілізацый. Дацьненыні з єўрапейскімі краінамі для нас – найважнейшыя і стратэгічныя. Менавіта на Захадзе, а не на



рэфармаваць у прафесійную нацыянальную гвардыю. Галоўная абарончая дактрина Беларусі – гарантаванне незалежнасці, суверэнітetu і нэутралітetu Беларусі.

## 5. ГАСПАДАРКА Й ПРЫРОДА

5.1. Нашыя базавыя эканамічныя прынцыпы: вольны рынак і прыватная ўласнасць, дзяржава – рэгуляванне стратэгічных галінаў і сацыяльная абарона незабясьпечаных; прыярытэт нацыянальнага вытворцы і экалаўгізацыя эканомікі.

5.2. Асноўны зъмест рэфармавання сёньняшніх гаспадаркі палягае ў наступным: пасъядоўнае правядзенне прыватызацыі, увядзенне ў стабілізацыя паўнавартаснай нацыянальной валюты (талеру), спрашчэнне систэмы падаткаў да спектру самых зьбліральных; упрадка-

Усходзе мы бачым і зьнешнепалітычныя арыентыры, і галоўных гандлёвых партнэраў, і найпершых культурowych супольнікаў. БЕЛАРУСЬ У ЭЎРОПУ!

6.2. Супольныя інтарэсы на Захадзе ў адноўкавыя праблемы з Усходам, а таксама агульная мінуўшчына яднаюць нас з суседнімі краінамі – Украінай, Польшчай і Прыбалтыкай. Беларусь зьяўляеца сэрцам цэласнай геапалітычнай прасторы Усходняй Эўропы: ад Эстоніі да Харватыі, ад Чэхіі да мяжы з Расеяй. Беларуская Эўропа – гэта Балта-Чарнаморскае міжмор’е.

6.3. Малады Фронт супраць саюзаў з Расеяй – як палітычных, так і якіх заўгодна іншых. Дачыненіні з Расеяй мы бачым раўнапраўнымі й узаемавыгаднымі з пазыцыяў незалежнасці.

## 7. МОЛАДЗЬ – ЗА БЕЛАРУСЬ!

7.1. Мы разумеем, што ўсе гэтыя далёкасяжныя й высокія мэты ажыцьцяўляць нам самім, сёньняшній моладзі. Менавіта ў цяперашніх маладых пакаленіях закладзеныя і коды будучых рэформаў, і гіганцкі патэнцыял пераўтварэнняў, і ўесь вобраз заўтрашняе Беларусі. Толькі аб'яднаны салідарны нацыянальны рух моладзі будзе здольны стаць сапраўдным фронтам пераменаў – палітычных і эканамічных, сацыяльных і духовых, дзяржаўных і грамадзкіх.

7.2. Зыходзячы з гэтага, Малады Фронт выступае за безумоўны дзяржаўны прыярытэт маладзёвае палітыкі: пачынаючы з падтрымкі сям'і й рэфармавання адукацыі – да найшырэйшых падлетковых і юнацкіх праграмаў выхавання й спорту, працяглівай і жыльля, культурніцкіх і міжнародных прасектаў. Стаяка на моладзь павінная стаць прынцыпам нацыянальнае стратэгіі. Нашая канцепцыя – гэта ідэя фармавання новага пакаленія, якое стане непераадольным бар'ерам для дыктатураў і імпэрыяў, зла й абыякавасці, падмуркам незалежнасці, эўрапейскас, дэмакратычнас духовае краіны.

7.3. Разам з тым мы цвёрда ўсьведамляем, што маладафронтавуць ўжо сёньня пакліканыя прапаноўваць грамадзству вобраз пераменаў у саміх сабе, агітаваць уласным прыкладам. Заўтрашняя Беларусь – гэта мы самі, і менавіта ад нас залежыць успрыманьне новае краіны ва ўсіх узростах і катэгорыях. Тому мы пачынаем перамены тут і цяпер, кожны – зь сябе самога: будзьма шчырымі й адкрытымі, моцнымі й рапушчымі, упэўненымі й сумленнымі – і толькі тады стане рэальнасцю наш МАЛАДЫ ФРONT ПЕРАМЕНАЎ.

(Заканчэнне. Пачатак у нумары 14)

## «Нямецкая змова»

Па-другое, як рэальна магла б Нямецчына паспрыяць транзыту расейскага паліва праз палітычнае прасоўванье інкарпацыі Беларусі? Бо любая беларускія ўлады і так зь вялікім энтузіязмам пасставяцца да транзыту расейскага паліва ў Эўропу. Праўда, расейскія нафта-газавыя фірмы, такія як Газпром, змаглі б, верагодна, зэканоміць на тарыфах за транзит – толькі ж цэны ў Эўропе дыктуюцца кан'юнктурай міжнароднага рынку, і на нямецкім спажыўцу такая эканомія не адаб'еца, а пытаньне транзытных тарыфаў увогуле не абавязкова прывязана да незалежнасці.

I ўрэшце, калі ўплыў Нямецчыны на справу прысьпяшэння анексіі Беларусі роўны хация б ступені кантролю сп. Віка над апазыцыяй, то са свайго боку Нямецчына мала што можа прапанаваць у такім «партнэрстве» з Расеяй. Калі зыходзіць з таго, што і вартасць (невядомай) расейскай «складкі» ў такай «змове» мусіла быць прыкладна роўнай нямецкаму «ўнёску», то агульная вартасць такай «здзелкі» была б вельмі малой, і неадэхватнай той палітычнай рызыцы, якая вынікала б для нямецкага боку. Но калі расейскай рэпутацыі ў вачах беларускай дэмакратычнай супольнасці ўжо мала што можа пашкодзіць, то Нямецчына наўрацыі зацікаўлена ва ўкараненіні тут падазронасці да сябе – хация б на той выпадак і час, калі Беларусь станеца не заходнім пляцдармам Расеі, а фарпостам Эўропы на Усходзе. Нават уявіўши, што Беларусь хацелі б бачыць часткаю Расеі Газпром разам з Рургазам і Вінтэрсгалль Газам (сумесная кампанія Газпрома з Wintershall AG, даччнай кампаніяй BASF), то палітычныя інтарэсы й мажлівасці зьнешній палітыкі Фэдэратыўнай Рэспублікі відавочна не наўпрост залежныя ад дачасных інтарэсаў гэтых паважных карпарацыяў.

### А ці была там Нямецчына?

Урэшце, не пераконвае ў праўдзівасці тэорыі «нямецкай змовы» і той факт, што скандал зь беластоцкімі камэнтарамі сп. Віка можа добра ўкладзіцца ў яшчэ прынамсі тры «змовы».

**Варыянт A.** Як вядома, за часам здаўшыцца незалежнасці ў 1990-91 гадох вядучыя незалежніцка-дэмакратычныя арганізацыі (уключна з БНФ) адкрыта прызначалі Нямецчыну за натуральнага стратэгічнага партнэра для нашай краіны ў Эўропе, як дзяржаву, на якую павінна будзе арыентавацца ў Эўропе незалежная Беларусь. З увагі на гэта было блігічна ўявіць, што тыя сымпатыі сталіся вядомыя не толькі беларусам і немцам. Распальваныне антынямецкіх падазрэній сярод незалежніцкай эліты складаў б натуральны элемент любой даўгатэрміновай праграмы па дыскрэдытациі Нямецчыны перад дэмакратычна-незалежніцкай Беларуссіяй – напрыклад, з боку тых вон-

кавых інтарэсаў, якія бачаць месца для Беларусі зусім не ў Эўропе.

**Варыянт B.** Ці выпадкова скандал, скіраваны на дыскрэдытацию місіі АБСЭ спра Віка ў вачох апазыцыі, паўстаў акурат напярэдадні «выбараў»? З гледзішча апазыцыі, сп. Вік са сваёй КНГ практычна рэпрэзэнтуе тут як-бы агулам «Захад», і падарваць давер да гэтай установы найболей адпавядала б інтарэсам палітычнага праціўніка апазыцыі. Больш за гэта, такая дыскрэдытация «галоўнага голасу Захада», імплантацыя ідэі «продажу» нас Нямецчынай і нікчэмнасці АБСЭ мусілі б накідаць беларускай апазыцыі ўражанье міжнароднай ізоляцыі, гэтак дадаючы яшчэ і важкі дэмаралізуючы ўзвод. То ж можа ўсё інсіпіраваці службы рэжыму, якія маніпулююць грамадзкай сувядомасцю?

**Варыянт C.** Можна прыгадаць нават і такі нюанс, што першым навіну пра сэнсацыйную «споведзь» сп. Віка абвясціла, як высьвятляеца, польская замежнае радыё для Беларусі. Выпадкова ці не, але гэта супала па часе з ухваленнем расейскімі пастваўшчыкамі і эўрапейскімі спажыўцамі такога праекту транзыту паліва ў Эўропу, які аблічае Украіну – чаму менавіта Польша адкрыта і голасна працівіцца. Даўкі ці няма ў распальваныні «нямецка-расейска-паліўнага скандалу» інтыгі суседній дзяржавы, а можа нават і дзъвюх?

### Фантомы і прышласць

Як бачна, «лягічных» сцэнараў тут дастакова ажно на некалькі «змоваў» – прычым зусім безь нямецкага ўдзелу і нават не абавязкова супраць Беларусі. Беларускім жа палітыкам варта памятаць, што як толькі задача інтэграцыі Беларусі ў Эўропу станеца зноў актуальнай, то ўсё ж менавіта Нямецчына застанеца для нас найбліжэйшай краінай Эўразіі, найбуйнейшым рэгіональным цэнтрам эканамічнае сілы і найважнейшай патэнцыйнай крыніцай інвестыцыяў. Нямецчына, напэўна, нават і не адчуе нашага «вяртання ў Эўропу», але для Беларусі будзе моцна залежыць, каб знайсці добрых партнэраў у справе свайго запозыненага «вяртання». З поступам гэтага ў Беларусі ў Нямецчыны абавязкова зьявіцца мноства агульных інтарэсаў і пэрспэктыўных дачыненіяў. Вядома, развязцію іх партнэрства наўрацыі паспрыяе той сълед, які цяпер, ў гэтак цяжкі для беларускай дэмакратыі і дзяржаўнасці час, можа пакінуць невыразная пазыцыя Бэрліна. Але калі і зацятая падазронасць да Нямецчыны, і фантомы Realpolitik укараняцца ў сувядомасці беларускай незалежніцка-дэмакратычнай эліты – таксама зусім не прыдадуцца дзеля прышласці нашых агульных з Нямецчынай інтарэсаў.

Мікалай ПАЧКАЕЎ

## Рэгіёны

### БЕРАСЬЦЕЙСКІ ПРАФСАЮЗ ЗАВОДА «ЦВЕТАТРОН» ПІКЕТУЕ

Берасьцейскае абласное аб'яднанье прафсаюзаў завода «Цветатрон» правядзе ў сінегні сэрыю пікетаў. Падставай для арганізацыі пікетаў стаў няспынны ціск на сябраў прафсаюзнага камітэту Беларускага прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. Рабочыя патрабуюць спыніць ціск на сябраў прафсаюза, а таксама прыцягнуць да адказнасці кірауніцтва завода за перашкоды законнай дзейнасці прафсаюзу.

Згодна з заяўкай, пададзенай у Берасьцейскі гарвыканкам, акцыі плянуюцца праводзіць з 12-га па 15-е, а таксама 18 сінегня. У пікетах, якія пройдуць на плошчы перад будынкам заводаўпраўлення «Цветатрона», штодзённа будуть прыматы удзел да 25 чалавек.

BARC

### У Слуцку арганізатору Марша Свабоды пагражаютъ канфіскацыяй маёмы

7 сінегня 2000 г. суд г. Слуцку і Слуцкага раёну разледзеў адміністратыўную справу вайсковага пэнсіянэра Аляксандра Катлярова, якога абвінавачвалі ў арганізацыі несанкцыяванага мітынгу 8 кастрычніка ў Слуцку (у межах агульнарэспубліканскага «Маршу Свабоды»).

Судзьдзя Наталья Халадок вынесла рашэнне – штраф у памеры 150 мінімальных заробкаў (540 тысяч беларускіх рублёў). А. Катлярову пагражаютъ канфіскацыяй маёмы ў тым выпадку, калі ён ія выплаціць штраф на працягу двух сутак. Гэта яўнае парушэнне закону, бо, згодна з арт. 286 Каап РБ, штраф павінен быць выплачаны не пазней за 15 дзён пасля ўручэння судовай пастановы. Апрача таго, згодна з арт. 287 Каап, маёмы канфіскуваюць толькі ў тых выпадках, калі асоба ія мас заработка платы альбо пэнсіі. Аляксандру Катляроў атрымлівае пэнсію, таму накладзены штраф павінен быць вылічаны зь яе ў адпаведнасці з правіламі, усталяванымі Грамадзянскім працэсуальным кодэкsem РБ (па 20 адсоткаў штомесячна).

А. Катляроў плануе абскардзіць судовае рашэнне ў Мінскім абласным судзе.

Інфармацыйны аддзел ПЦ «Вясна»

### Relax

Беларуская Музычная Альтэрнатыва сумесна з агенцый «Лінія звука» праводзіць тур «Вольныя танцы». На працягу сінегня пройдуць канцэрты ў Воршы, Магілёве, Берасьці, Горадні, Гомлі і Стоўбцах з удзелам гуртоў: «Палац», «Postscriptum», «Нейро Дюбелль», «Крыві», «NRM» і іншых.

15 сінегня ў Берасьці ў Доме Культуры Прафсаюзаў адбудзеца канцэрт з удзелам гуртоў «Крама», «Нейро Дюбелль», «САД» і іншых. Пачатак а 19.00.

16 сінегня ў Горадні ў Доме Культуры Хімікаў выступяць «Крама», «Нейро Дюбелль», «Кальян», «Твар» і інш. Пачатак а 18.00.

23 сінегня ў Гомлі ў Абласным Культурным Цэнтры выступяць гурты «Крама», «Крыві», «Вруцелето», «Бан Жвірба» і інш. Пачатак а 17.00.

Кошт квіткоў – 500 – 3000 р.



№ 15 (32), 13 сінегня 2000 г., наклад 299 асобнікаў

Распространеніе на правох нут-

vutoki.net

## Хто ёсьць хто ў Фронце

### УПАДЗІМЕР ЗАБПОЦКІ

Сябра Сойму БНФ,  
Сябра Паліткамітэту

Нарадзіўся ў сінегні 1939 года ў Віцебскай вобласці ў сям'і настаўнікаў. Скончыў Маскоўскі энэргетычны інстытут у 1996 годзе. Працаваў у шэрагу прадпрыемстваў і даследчых інстытутаў, скончыў аспірантуру і абараніў дысэртацию. Прайшоў перападрыхтоўку ў эканамічных і юрыдычных кірунках у краіне й за межамі. З 1990 па 1995 год быў дэпутатам Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь, дзе займаў пасаду намесніка старшыні Камісіі па навуцы й тэхналёгіях, быў сябрам Канстытуцыйнай Камісіі, сябарам фракцыі БНФ. Доўгі час быў намеснікам Старшыні БНФ, кірауніком ценевага Ураду БНФ.

Палітычная пазыцыя: незалежнасць Беларусі; ліберальная рынакавая эканоміка; Беларусь – парламэнцкая рэспубліка з інштартальным статусам; грамадзянская супольнасць; дзяржаўныя інстытуты – на службе ў грамадзянінаў.

Сям'я: жонка і двое дзяцей. Ужо ёсьць двое ўнукаў.



### Дыяспара

## Севастопаль – пад беларускімі съязгамі

Севастопальскае таварыства беларусаў імя Максіма Багдановіча «Пагоня», якім кіруе сябра БНФ «Адраджэнне» Валеры Барташ, ужо ў трэці раз за час свайго існавання адсвятковала «Дзяды».

Сёлета ў пачатку лістапада

Віцебскі, Магілёўскі, Менскі, Віленскі, Літоўскі, якія ўдзельнічалі ў Крымскай вайне 1854 – 1855 гг.) да помніку мараку-герою Аляксандру Казарскаму, ураджэнцу г. Дуброўна Віцебскай вобласці. Украінскія беларусы ўскладі кветкі так-



Марш па наберажнай.

да людзі пад бел-чырвона-белымі і украінскім дзяржаўным съязгамі прайшли ад храму сьв. Ахістратыга Міхаіла (на франтоне будынку – назывы палкоў: Полацкі,

сама і да бюсту вялікаага на-  
вукоўца-біёляга, заснаваль-  
ніка Інстытуту паўднёвых  
мораў, нашаму земляку,  
Аляксандру Кавалеўскаму.

Андрэй УРБАНОВІЧ

У нумары скарыстаная выява Пагоні з тытульнага аркуша Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 г.

Адрас для пісцаванья: 220006, Менск, а/c 27, тэл. 284-50-12

E-mail: bnf@journalist.com

в.а. рэдактара Віктар Івашкевіч

рэдактар нумару Аляксей Шэйн

У нумары выкарыстаныя  
фатаздымкі Irex/ProMedia

NAVINY.BNF "ADRADZHENNE"